

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра финансового права и правового регулирования
хозяйственной деятельности

Романькова
Вероника Александровна

НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

Аннотация к дипломной работе

Научный руководитель:
старший преподаватель
Корсак А.Н.

Минск, 2014

РЕФЕРАТ

Тема дипломной работы: «Налог на игорный бизнес».

Объем дипломной работы составляет 52 страницы, использовано 59 источников, имеется одна таблица.

Ключевые слова: ИГОРНЫЙ БИЗНЕС, ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, СТАВКИ НАЛОГА, ИГРОВОЙ АВТОМАТ, ИГРОВОЙ СТОЛ, КАССА БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ, КАССА ТОТАЛИЗАТОРА, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

Объектом исследования данной дипломной работы являются общественные правоотношения, которые складываются в рамках правовой регламентации налога на игорный бизнес.

Целью написания дипломной работы является исследование вопросов налогообложения в сфере игорного бизнеса в Республике Беларусь, раскрытие основных понятий и особенностей в данной области.

При написании работы использовались следующие методы: анализ, сравнительный метод, структурный, обобщение, метод дедукции.

Дипломная работа структурно состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

Актуальность и новизна дипломной работы заключаются в том, что налог на игорный бизнес вносит существенный вклад в доход государства и имеет значительный потенциал. И в этой связи возникает необходимость детального регламентирования налогообложения в сфере игорного бизнеса. Также стоит отметить наличие незначительного количества публикаций по данной теме как в учебно-монографической литературе, так и в периодических средствах массовой информации. Кроме этого, с 1 января 2014 года система налогообложения игорного бизнеса в Республике Беларусь претерпела изменения, которые требуют своего рассмотрения.

Результатом проведенного исследования стали: детальная регламентация налогообложения в сфере игорного бизнеса, изучение и анализ мировой практики, вывод о наличии потенциала игорного бизнеса как источника доходов бюджета Республики Беларусь.

Автор данной работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Тэма дыпломнай работы: «Падатак на ігральны бізнэс».

Аб'ём дыпломнай работы складае 52 старонкі, выкарыстана 59 крыніц, ёсць адна табліца.

Ключавыя словы: ІГРАЛЬНЫ БІЗНЭС, АБ'ЕКТ ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, СТАЎКА ПАДАТКУ, ІГРАЛЬНЫ АЎТАМАТ, ІГРАЛЬНЫ СТОЛ, КАСА БУКМЕКЕРСКИХ КАНТОР, КАСА ТАТАЛІЗАТАРА, ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ.

Аб'ектам даследавання дадзенай дыпломнай работы з'яўляюцца грамадскія праваадносіны, якія складаюцца ў рамках прававой рэгламентацыі падатку на ігральны бізнэс.

Мэтай напісання дыпломнай работы з'яўляецца даследаванне пытанняў падаткаабкладання ў сферы ігральнага бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь, раскрыццё асноўных паняццяў і асаблівасцяў у гэтай галіне.

Пры напісанні работы выкарыстоўваліся наступныя метады: аналіз, параўнальны метады, структурны, абагульненне, метады дэдукцыі.

Дыпломная работа структурна складаецца з уступа, трох глаў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц .

Аktуальнасць і навізна дыпломнай работы заключаюцца ў тым, што падатак на ігральны бізнес ўносіць істотны ўклад у даход дзяржавы і мае значны патэнцыял. І ў сувязі з гэтым узнікае неабходнасць дэталёвага рэгламентавання падаткаабкладання ў сферы ігральнага бізнесу. Таксама варта адзначыць наяўнасць нязначнай колькасці публікацый па дадзенай тэме як у вучэбна-манаграфічнай літаратуры, так і ў перыядычных сродках масавай інфармацыі. Акрамя гэтага, з 1 студзеня 2014 г. сістэма падаткаабкладання ігральнага бізнесу зведала змены , якія патрабуюць свайго разгляду .

Вынікам праведзенага даследавання сталі: дэталёвая рэгламентацыя падаткаабкладання ў сферы ігральнага бізнесу , вывучэнне і аналіз сусветнай практыкі, выснова аб наяўнасць патэнцыялу ігральнага бізнесу як крыніцы даходаў бюджэту Рэспублікі Беларусь .

Аўтар дадзенай работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.